

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 201 (817) 30 жніўня 1938 г., аўторак ЦЕНА 10 КАП.

ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ!

Сёння савецкі народ адзначае знамянальную дату. Роўна тры год таму назад — 30 жніўня 1935 года — радыё забойчык Данбаса Алексей Стаханав ударам свайго молата зрабіў пачатак вышэйшага этапу сацыялістычнага спаробніцтва — магутнага ўсёнараднага стаханавскага руху. Гэта быў адзак непартыйнага большэвіка на прамому правядыра таварыша Сталіна, сказаную ім у маі 1935 года на выпуску акадэмікаў Чырвонай Арміі.

«Тэхніка на чале з людзьмі, авалодаўшы тэхнікай, — гаварыў таварыш Сталін, — можа і павіна даць цуды. Калі-б на нашых пераходных заводах і фабрыках, у нашых саўгасах і калгасах, у нашай Чырвонай Арміі мелася дастаткова колькасць кадрова, вядомых асядаць гэтую тэхніку, краіна наша атрымала-б ефекту ў тры і ў чатыры разы больш, чым яна мае зараз».

Заклік правядыра быў пачут і падхоплен. Праз чатыры месяцы Стаханав за 6 гадзін вырабіў 102 тоны угля замест 7 тон па норме. Услед за гэтым шырока пачала разгортвацца хваля вытворчага ўдзельнага ў усіх галінах народнай гаспадаркі. За ініцыятарамі стаханавскага руху — Стаханавым, Крываносам, Вінаградзкім, Бусыгіным, Сметаніным, Гулавым — да вышэй сацыялістычнай прадукцыйнасці працы падняліся сотні тысяч рабочых і работніц, калгаснікаў і калгасніц. Стаханавскі рух, выстаўлены вярхімі Сталіным, стаў усенародным рухам, у якім кожны сабой узор той высокай прадукцыйнасці працы, якую можа даць толькі сацыялізм.

З кожным годам расце армія сталінскіх выхаванцаў. Стаханавскі рух — гэты найбольш жыццёвы, пераможны рух сучаснасці — робіцца ўсё больш масавым, забеспечваючым нашай краіне перамогу ў спаробніцтве з капіталізмам у галіне прадукцыйнасці працы, а «прадукцыйнасць працы, гэта ў апошнім рахунку самае важнае, самае галоўнае для перамогі новага грамадскага ладу» (Ленін).

Новая тэхніка, новыя людзі, авалодаўшы гэтай тэхнікай, праца для слабы, для свайго класа, для свайго грамадства, рост матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных — вось тыя крыніцы, якія вярталі творчы працоўны ўдзел у нашай краіне, вось тыя ўмовы, якія, па вызначэнню таварыша Сталіна, вярталі і рушылі наперад стаханавскі рух, той рух, які нясе ў сабе першы пачатак культурна-тэхнічнага ўдзельнага рабочага класа, які падрыхтоўвае ўмовы для пераходу ад сацыялізму да камунізму, стварае прадпасылкі для знішчэння процілегласці паміж разумай і фізічнай працай.

Стаханавы — гэтая рэвалюцыйная вытворчасць — паказалі ўсюму свету, на што здольны працоўныя, якія вывільліся ад капіталістычнай эксплуатацыі. Даўно перагледжаны застарэлыя нормы, апрактычныя стаханавыя іпаче на зары руху. Але і новыя нормы — не мяжа. Тысячы, дзесяткі тысяч рабочых выконваюць па дзве тры і больш норм. Кожны дзень прыносіць весткі аб новых, бліскучых перамогах стаханавцаў.

Электраварышчы Віцебскага паравознага дэпо тав. Пахолкін выканаў больш чым 12 норм за змену. На відэбскім вагонарамонтным пункце токар тав. Магараў і каваль тав. Землякоў далі звыш чым па 7 норм за змену. Стаханавец менскага завода імя Кірава — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР — тав. Ціханав, стаханавыя віцебскага завода імя Кірава тт. Лін і Школьнік, фабрыкі імя КІМ тав. Падскоцова, гомельскага камбіната «Спартак» тав. Кабой, Жлобінскага дэпо тав. Тапаркоў і рад іншых даюць ад двух да сямі норм. Усё гэта — яркае сведчанне таго, якія велізарныя магчымасці для росту прадукцыйнасці працы ёсць у нашай краіне.

Выдатныя людзі растуць і множацца.

на ўсюды, дзе бурліць радасная, багата праца і шчаслівага савецкага народа пад жыватворчымі праменьнямі Сталінскай Канстытуцыі.

Беларускі народ ганарыцца новымі людзьмі, майстрамі высокай уладкаў — стаханавцамі, якія выраслі і ўзможнілі ў калгаснай вёсцы. Гэта такія людзі, як камбайнеры Е. Мандрукевіч і В. Гарайшоў, як ільняперальчык А. Хомчанка і даярка Е. Чарнецкая. Іх, гэтых майстроў сацыялістычнай працы, — тысячы, сотні тысяч.

Не толькі асобныя рабочыя і калгаснікі паказваюць узоры сацыялістычнай прадукцыйнасці працы. Цэлыя брыгады, цэхі, змены сталі стаханавскімі. Выдатны стаханавскі рух усё больш робіцца масавым, і ў гэтым асноўнага яго сіла.

Аднавочна паспехі пераможнага стаханавскага руху, мы, аднак, абавязаны з усім сілай падкрэсліць, што ў Беларусі далёка не ўсё яшчэ зроблена для забеспячэння сапраўднага масавага разгортвання стаханавскага руху, для ліквідацыі вынікаў шкодлівага траціцкіска-бухарынскіх і буржуазна-нацыяналістычных агентаў фашызма. Той факт, што прамысловасць рэспублікі не выконвае промфінплана, сведчыць аб зусім неадвальнай ліквідацыі вынікаў шкодлівага, аб тым, што кіраўнікі вытворчасці, наркаматы і траспарт не выканалі патрабавання партыі аб большэвіцкім узначаленні стаханавскага руху.

Таварыш Сталін яшчэ на веры сацыялістычнага спаробніцтва папярэджаў, што сацыялістычнае спаробніцтва не «мода» і не кампанія, а комуністычны метад будаўніцтва сацыялізма. Гэтае ўказанне мае прамое дачыненне і да сучаснага вышэйшага этапу спаробніцтва — стаханавскага руху.

Задача заключаецца ў тым, каб рашуча палешчыць кіраўніцтва выдатным стаханавскім рухам — найбольш жыццёвым рухам сучаснасці. Адным з буйнейшых недахопаў, які тэрмінова рост радю стаханавцаў, з'яўляецца тое, што гаспадарнікі, партыйныя і профсаюныя арганізацыі часта ігнаруюць ударніцтва, забываючы, што гэта і ёсць рэзерв стаханавскага руху. Некаторыя гаспадарнікі лічаць, што калі яны ствараюць умовы асобным стаханавцам, то гэтым самым яны дапамагаюць стаханавскаму руху. Ці трэба даказаць, што такая дапамога нічога не варта, бо такі кіраўнік павінен без увагі ўсю масу рабочых?

Сапраўднага дапамога стаханавскаму руху заключаецца ў стварэнні такіх умоў, пры якіх не толькі адзінкі, але і ўся маса стаханавцаў, ударнікаў, рабочых мае магчымасць з дня на дзень павышаць прадукцыйнасць працы. Вытворчая культура, умовнае скарачэнне ініцыятыў пералавіх людзей і сацыялістычную тэхніку з'яўляюцца важнейшымі ўмовамі павышэння прадукцыйнасці працы.

«Каб распаўсюдзіць ва ўсю стаханавскі рух па ўсёму твару нашай краіны, — гаварыў таварыш Сталін на першай Усёсаюзнай нарадзе стаханавцаў у прамысловасці і траспарте, — для гэтага альных толькі стаханавцаў, вядома, недастаткова. Неабходна, каб нашы партыйныя арганізацыі ўключыліся ў гэтую справу і дапамаглі стаханавцам давесці рух да канца».

Такія адказныя задачы, пастаўленыя вярхімі правядыром перад партыйнымі арганізацыямі. Справа гонары — змагацца за яго вышэйшае.

Чыверты год стаханавскага руху павінен быць годам судзіліна стаханавскай работы цэлых прадпрыемстваў, калгасаў і саўгасаў. Партыйныя, гаспадарчыя, профсаюныя і савецкія арганізацыі абавязаны штодня працаваць у гэтым напрамку. Гэта забеспячэнне новай перамогі сацыялізма ў нашай краіне, умацаванне яго абаронай мэтаўнасці.

У дзень трэцяй гадавіны слаўнага стаханавскага руху большэвіцкае прывітанне рэвалюцыйнаму вытворчасці, сталінскім выхаванцам — арміі стаханавцаў і ударнікаў!

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОўНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнагароджанні т. БЛІДМАНА А. Ф. ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга

За выдатную ініцыятыву ў справе механізацыі пагрузачна-разгрузачных работ і павышэння прадукцыйнасці працы пры пагрузцы ўзнагародзіць тав. Блідмана А. Ф. ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. КАЛІНІН. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРНІН.

Масква, Крэмль, 29 жніўня 1938 г.

РЭЙС ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“

ЛЕДАКОЛ „ІОСИФ СТАЛІН“ НА ПОУШЛЯХУ ДА МУРМАНСКА

БОРТ ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“, 28 жніўня, (БЕЛТА). Ідзе пралівам Скагерла. Набліжаецца да берагоў Нарвегіі. Паўночнае мора су-

БОРТ ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“, 29 жніўня, (БЕЛТА). Учора вечарам ледякоў наблізіўся да берагоў Нарвегіі, пакрытых густымі лядамі. З наступленнем змяркання на беразе зямлянам чырвоны і жоўты агні

стражак няветліва туманамі, бурлівай хваляй Раніцай 29 жніўня будзем на поўшляху ад Ленінграда да Мурманска.

СЁННЯ—ТРЭЦЯЯ ГАДАВІНА ВЯЛІКАГА СТАХАНАЎСКАГА РУХУ БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПРывІТАННЕ СТАЛІНСКІМ ВЫХАВАНЦАМ, ГЕРОЯМ І ГЕРАІНЯМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПРАЦЫ, ЯКІЯ МАЦУЮЦЬ МАГУТНАСЦЬ НАШАЙ КВІТНЕЮЧАЙ РАДЗІМЫ, МНОЖАЦЬ ЯЕ БАГАЦЦІ!



ТАВАРЫШ СТАЛІН СЯРОД СТАХАНАВЦАВ.

Кампазіцыя мастака П. Васільева.

ЛОЗУНГІ ЦК ВЛКСМ ДА XXIV МІЖНАРОДНАГА ЮНАЦКАГА ДНЯ

1. Няхай жыве XXIV Міжнародны юнацкі дзень — дзень барацьбы працоўнай моладзі ўсяго свету супроць імперыялістычнай вайны і фашызма, за мір, за сацыялізм!
2. Палічце прывітанне вялікаму Сталіну ад овекай моладзі! Няхай жыве наш настаўнік і друг, правядыр народаў таварыш Сталін!
3. Няхай камсамольцы і камсамолкі! Будзьце дастойнымі сынамі і дочкамі нашай мацеры — Усёсаюзнай Комуністычнай Партыі (Сталін). Няхай жыве вялікая партыя большэвікоў і яе Ленінска-Сталінскі ЦК!
4. Маладыя пролетары, працоўная моладзь капіталістычных краін! Згуртувайцеся ў адзіны фронт барацьбы супроць фашызма — смяртнага ворага нашай моладзі!
5. Барацьба іпанскага народа супроць унутранага і імпэрыялісцкага фашызма — агучыла справу ўсяго перадавога і прагрэсіўнага чалавецтва. Прыёмнае гераічнаму іпанскаму народу, які змагаецца за сваю незалежнасць і свабоду!
6. Няхай жыве кітайскі народ, які змагаецца супроць японскіх захватчыкаў! Няхай жыве комуністычная партыя і комуністычны саюз моладзі Кітая!
7. Большэвіцкае прывітанне рэвалюцыйным пролетарыям Германіі! Няхай жыве гераічная комуністычная партыя Германіі! Няхай жыве таварыш Тэльман!
8. Фашысты рытуецца новаму сусветнаму бою і чапаю на СССР. Маладога пакалення ўсяго зямнага шара! Змагайся за мір, супроць небяспекі вайны! Абараняйце Савецкі Саюз — бацькаўшчыну міжнароднага пролетарыяту! Няхай жыве савецкая мірная палітыка!
9. «Мы стамі за мір і адстойваем справу міру. Але мы не баімся пагроз і гатовы адказаць ударам на ўдар падпальшчыкаў вайны» (Сталін).
10. «Беззаставесна абарона сацыялістычнай бацькаўшчыны, умацаванне і моцнасць, дабрабыту і славы — вось самыя святыя і кроўныя абавязкі члена ВЛКСМ». (Праграма ВЛКСМ).
11. Абарона бацькаўшчыны ёсць агульнае абавязкі кожнага грамадзяніна СССР!
12. Няхай жыве наша родная, непераможная Чырвоная Армія — магутны аплот мірнай працы народаў у СССР, верны страж заваёў Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі! Няхай жыве Мяршал Савецкага Саюза, жэлезны Нарм Абароны таварыш Вершыняў!
13. Няхай жывуць савецкія лётчыкі, гордыя сокалы нашай радзімы, якія дабіліся савецкіх авіяцыйных рыводаў!
14. Прывітанне байцам-пагранічнікам, зорнім вартыям краіны сацыялізма!
15. Няхай жыве Ваенна-Марскі Флот СССР — надзейная ахова марскіх граніц нашай радзімы!
16. Няхай жыве Комуністычны Інтэрнацыяналі — кіраўнік і арганізатар барацьбы супроць вайны, фашызма і капіталізма! Няхай жыве камунізм!
17. Прыёмнае рэвалюцыйнай моладзі капіталістычных краін! Няхай жыве Комуністычны Інтэрнацыяналі моладзі!
18. «Патрэбна, каб дух інтэрнацыяналізма лунуў заўсёды над камсамолам» (Сталін). Выхаванне моладзі нашай краіны ў духу вялікага брацтва працоўных усяго свету!
19. Вынарыце ворагаў народа, траціцкіска-бухарынскіх шпіёнаў, тэрарыстаў і дыверсантаў — агентаў фашызма! Смёрць здраднікам радзімы!
20. Няхай жыве слаўны рулявы Комінтэрна, бяспстрыны барацьбіт супроць фашызма таварыш Дзімітраў!
21. Мядзюны згуртуем усю працоўную моладзь вавол савецкай улады! Няхай жыве савецкі ўрад і яго слаўны кіраўнік таварыш Молатаў!
22. Савецкая моладзь — адзіная моладзь у свеце, якая атрымала поўнае права на працу, на вопыт і права на адпачыненне. Дзякуй таварышу Сталіну за шчырае юнацкі!
23. «Няхай жыве савецкая моладзь!» (Сталін).
24. Марксісцка-ленінская тэорыя — востры аплот зброі ў барацьбе пролетарыята. Камсамольцы і камсамолкі, вывучайце вялікі ідэі Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна! Няхай жыве ленінізм!
25. Прыёмнае новаму папаўненню Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — прызыўнікам!
26. Вышэй оцг сацыялістычнага спаробніцтва! Шырай размах стаханавскага руху! Маладыя рабочыя і калгаснікі, уключыцеся ў спаробніцтва, прысвечанае XX-гадоваму Ленінска-Сталінскаму камсамолу!
27. Нааучаючыся савецкай школы! Аваладайце навукай! Будзьце выдатнымі вучобні!
28. Няхай жывуць савецкія дзяўчаты — слаўныя дачкі сацыялістычнай радзімы!
29. «Патрэбна ўвес наш народ трымаць у стане мобілізацыйнай гатовасці перад таварам небяспекі ваяннага нападу, каб ніяка «выпадковасць» і ніякі фокусы нашых знешніх ворагаў не маглі зацігнуць нас знямацка»... (Сталін).
30. Моладзь Савецкага Саюза! Дастойна суотрачце слаўны XX-гадовы юбілей Ленінска-Сталінскага камсамолу падрыхтоўкай падарункаў мацеры-радзіме, новымі перамогамі на карысць радзімы.
31. Маладыя нагасніні і нагасніцы! Змагайся за вытворчасць 7—8 мільярдаў пудоў зрна ў год! За высокую прадукцыйнасць жывёлагадоўлі!
32. Няхай жыве маральнае і палітычнае адзінства савецкага народа, які заваяваў пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі свабоду і незалежнасць нашай радзімы!
33. Гісторыя большэвізма — лепшая школа барацьбы і жыцця для маладога пакалення. Камсамольцы, маладыя працоўныя, вывучайце гісторыю партыі Леніна — Сталіна!
34. Лінейдзем поўнацю ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі вынікі шкодлівага права-траціцкіскага наймітаў замяжыных развадак! Ператворым СССР у неспрыютную краіну сацыялізма!
35. Самакратыя — аснова большэвіцкага выхавання кадрова. Шырай разгорнем самакратыку ў Ленінскім камсамолу!
36. Быт неаддзялім ад палітыкі. Маральная чыстата камсамольца — надзейная гарантыя палітычнага разважэння!
37. Няхай жыве Сталінска Канстытуцыя! — Ініцыятыўна перамога сацыялізма і сапраўднага дэмакратызма!
38. Гарачае камсамольскае прывітанне слаўнаму кіраўніку цыянкі індустрыі і траспарту — Л. М. Кагановічу!
39. Гарачае камсамольскае прывітанне сталінскаму навіому, настомунаму барацьбіту з ворагамі народа Н. І. Ежову! Няхай жыве верны страж рэвалюцыі — НКВД!
40. Няхай жывуць савецкія дзеці! Яшчэ большымі хлопцамі і любімімі вучнямі нашых дзяцей!
41. Камсамольцы і камсамолкі! «Вучыцеся большэвізму і вядзіце ўперад хітвочыя Балтэі павенны, працуюць павольш — і справа ў вас выйдзе нааверна» (Сталін).
42. Камсамольцы і камсамолкі, моладзь Савецкага Саюза! Шчыльна згуртуем вавол вялікай большэвіцкай партыі! Няхай жыве непераможны оцг Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна! Ададаім усе нашы сілы, усе палкасць нашай моладзі оцг вялікай справе камунізма!
43. Злобныя ворагі савецкага народа прававалі падарваць магутнасць Чырвонай Арміі, Маладыя бэйцы Чырвонай Арміі! У аднас на проіскі ворагаў павісім баявою і палітычна падрыхтоўку!
44. Цярпеўнікі і сактанты імкнучыя атруціць свядомасць моладзі і дзяцей адам рэлігіі. Дадаім рашучы адпор ворагам, падрыўнай рабоце мрзвэбаву! Шырай разгорнем антырэлігійную прапаганду!
45. Узмацнім рэвалюцыйную пільнасць! Паконым з палітычнай беспялпатнасцю ў нашым аспрэдаі!
46. Траціцкіска-бухарынскія здраднікі хацелі вавіць у савецкага народа і нашай моладзі рывенне, забеспечанае жыццём. Ніякай лівасці ворагам народа — прадажнікам сацыялістычнай радзімы!

ЦК ВЛКСМ.

СЁННЯ ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРІКАЎ СТАЛІЦЫ

Сёння сталіна рэспублікі будзе сведкай велічнага парада фізкультурнікаў, прысвечанага 20-гадоваму слаўнага Ленінска-Сталінскага камсамолу. 15 тысяч фізкультурнікаў стройнымі калонамі выйдуць на вуліцы і прыгажэйшую а плошчы Менска. Песні шчаслівай савецкай моладзі напоўняць паветра.

Роўна ў 12 гадзін, адкрываючы рух калон, прапаве мастацка аформленая кампанія, абрамляючая скульптуру лепшага друга савецкіх фізкультурнікаў, настаўніка і бацькі працоўных — таварыша Сталіна. Следам на плошчу ўступіць жываперадасная, шчаслівае лаватра. Дэманструючы сілу і магутнасць савецкай моладзі, яе і магутнасць савецкай маці, маці-радзімы, пройдучы прыгожа аформленыя галоны фізкультурнікаў. У іх ра-

ЯКІМ БУДЗЕ СВЯТА НА СТАДЫЁНЕ „ДЫНАМА“

Дэманстрацыя сілы і згуртаванасці савецкай моладзі закончыцца на вуліцах і на плошчы Леніна з тым, каб у новым бляску і прыгожасці паўтарыцца на зялёным полі стадыёна «Дынама». Тут, спаробіваючы ў красавяніні афармлення і спартыўным майстэрстве, калектывы фізкультурнікаў Чырвонай Арміі, спартыўных таварыстваў і дэпартаў прадоўжаць цудоўны паказ сілы, жоўкасці і прыгожасці нашай моладзі.

Перад тысячамі глядачоў з'явіцца «блкітны экспрэс», на якім уехалі на Красную плошчу ўдзельнікі ўсёсазнанага парада фізкультурнікаў ад Беларусі. Студэнты ордэнаосага Інстытута фізкультуры паўторяць сваю спартыўную ініцыятыву, якой апладываюць вялікі Сталін.

Надоўга астанецца ў памяці высту-

плёне фізкультурнікаў Віцебска. Парыў ветра раскідае шубк слягоў. На полі з мускулістых бронзавых ад загару цел пабулавана сцяна Крэмы. Горда высіцца ўвечыня бліскучая зоркая вежа. Група дзяўчат выконвае пластычныя танцы.

Чароўная мелодыя любімай песні «Родина» раптам перавяртаецца тры вочнымі нотамі. Умомант у руках фізкультурнікаў з'яўляюцца вінтоўкі. Мірныя спены Крэмы ашчатынваюцца жорсткім гармат, павісваючы гусеміцамі паўзе танк.

Невычарпальнае вынаходніцтва і творчы выдумку правялі фізкультурнікі рэспублікі. Усё, што паказуць яны сёння, будоўна. Усё — красавяні сведчанне выдатнай якасці нашай моладзі, яе пастаяннай гатовасці да пераможнага абароны радзімы.

РАСЦЕ МАГУТНАЯ АРМІЯ СТАЛІНСКІХ ПІТОМЦАЎ

ТРИ ГОДЫ

Тры год таму навад. калі магутная хваля слаўнага стаханаўскага руху маланкава пракацілася па ўсёй нашай неасойнай радзіме, я загараў жаданнем паследваць прыкладу Аляксея Стаханава і апракніць старыя нормы, іславаўшы тады ў аўтуквай прамысловасці.

У памяты для мяне дзень, 9 верасня 1935 года, я замест 450 пар па нормаме завінуў 1200 пар аўтукі, выканаўшы норму на 280 проц. Брат мой Зялік у гэты-ж дзень таксама паказаў узору высокай прадукцыйнасці працы. Працуючы над нікоўкай наскоў, ён выканаў сваю норму на 270 проц.

Гэтых поспехаў у рабоце мы дабіліся не выпадкова. Прышлося намала працаваць над ліквіднацый лішніх рукаў у рабоце, дэталівым вывучаннем аб'янаў машыны, добра вывучыўшы ўсе яе капрыны. Як правіла, я пачаў добра даглядаць за сваім рабочым месцам. Усё гэта разам узятая і абавязчыла высокую прадукцыйнасць працы.

Нашаму прыкладу неадкладна паследвалі і астатнія перадавыя рабочыя фабрыкі. Колькасць стаханаўцаў пачала расці літаральна з кожным днём. Гістарычныя словы таварыша Сталіна, скаваныя ім на першай Усеаюнавай нарадзе стаханаўцаў аб тым, што «Сёння стаханаўцаў яшчэ мала, але хто можа сумявацца, што заўтра іх будзе ў дзесяці разоў больш» з выключнай існасцю паўдараўнацца на прыкладзе росту колькасці стаханаўцаў на нашай фабрыцы.

Калі ў 1936 годзе мы мелі 440 стаханаўцаў і 162 ударнікаў, то на 1 жніўня 1938 года ёсць 664 стаханаўцы і 259 ударнікаў.

Стаханаўскі рух значна палепшыў дабрабыт нашых рабочых. Сярэнія дзённым заробках рабочага фабрыкі выраслі ў 10 р. 45 кап. у 1937 г. да 11 р. 62 кап. у 1938 г. Прадукцыйнасць працы ў параўнанні з мінулым годам павялічылася на 12 проц.

Выдатных рэзультатаў у рабоце дабіліся нашы перадавыя стаханаўцы. Тав. Вернітэй, які з'яўляўся адным з ініцыятараў стаханаўскага руху ў закройным цэху, сістэматычна выконвае норму на 150-160 проц і дае 7,5 проц. эканоміі мяккага тавару.

Стаханавец штампавачага цэха тав. Петрачук выконвае норму на 140 проц і дае эканомію цвёрдага тавару на 6,3 проц. 68 стаханаўцаў фабрыкі з'яўляюцца двухсотнікамі.

Я асабіста з дня малага першага рэкорда сістэматычна перавыконваю норму. Характэрна адзначыць, што калі ў 1935 годзе ў дзень майго рэкорда я аблігаў 1200 пар аўтукі, то зараз я аблігаў 2100 пар. Мой месячны заробак складае 900-1000 рублёў. За год стаханаўскай работы я заняў культурным і асабістым жыццём.

Званне стаханаўца — мастра свабоднай адной толькі практыкай, без супольна вучобы не ўтрымаць. Таму я ўжо другі год займаюся ў інстытуце па павышэнню кваліфікацыі гаспадарнікаў. За час вучобы я моцна адчуў, як вырас мой тэхнічны, палітычны і агульнаадукацыйны ўзровень. У гэтым годзе партыйная арганізацыя прыняла мяне ў кандыдаты партыі. За ўсё гэта я дзякую ад чырага сэрца нашаму дарожаму і любімому правальму, нештаму другу стаханаўцаў вялікаму Сталіну.

Г. Н. СКАБЛО,
стаханавец менскай аўтуквай фабрыкі імя Ганановіча.

СТАЛІНСКІ УРАДЖАЙ

Яшчэ тыдні тры вясёл жыццёвы колас, нібы вапны овіном, ніжа кіліўся к долу. Калгаснікі, глядзячы на багаты ўраджай, любаваліся пладзі свай пільнай большэвіцкай працы.

Сёння, пасля першых абмалотаў, мы з гонарам заўважым:

— Высокі сталініскі ўраджай намі заваяваны! Заваявана зможнае калгаснае жыццё!

Кожны гектар пасевнай плошчы даў па 20 цэнтнераў жыта. На асобных участках ураджай дасягнуў 25 цэнтнераў з гектара. Вялікага ўраджаю дабіліся мы і на яравых культурах. Асабліва добра ўраджай лён. Пасевы селекцыйнага лёну даюць 6 цэнтнераў ўлінасема. Выдатнае будзе і велькаво.

Наш калгас ацэняе калытадам на Усеаюнавую сельскагаспадарчую выставку.

Высокі ўраджай не прышоў сам. Бараньба за яго пачалася яшчэ ў мінулым годзе. Высокаянава апрадоўка добра ўгноеных папараў, сучасная асуба з захаваннем ўсіх агратэхнічных правіл — заклалі пачатак бараньбы за сапраўдны сталініскі ўраджай.

Ранній вясной, калі толькі з палёў сышоў снег, мы правялі бараньванне ўсіх пасеваў азімых. Вясною зробілі на палкоўка пасевы мінеральнымі ўгнаеннямі. Асабліва сур'бяную ўвагу звярнулі мы на сучасную і высокакачэвую ўборку.

Ураджай мы ўбралі жаяржамі з прастаававамі да іх аэраўдэлявацямі. Пасля жытва аграбллі калосе на ўсёй ажакай плошчы.

Бараньба са стратамі пры ўборцы і абмалоне — гэта бараньба за поўнацэнны прадавец калгасніка. Сёння на кожны прадавец калгасніка намага калгасе атрымае аднаго толькі хлеба калі пшэці кілограмаў.

Не спыняючыся на гэтым, мы з кожным годам будзем павышаць ураджайнасць, павышаць кошт прадацы калгасніка.

Сваім шчаслівым, аможным жыццём мы, калгаснікі, абавязаны нашай любімай партыі Леніна—Сталіна і правальму народаў вялікаму Сталіну. Толькі калгасны лад вывёў сялян, былі б беднаю і сораднякоў, на оветлы, расцены шлях жыцця і мы пойдзем гэтым шляхам да новых перамог калгаснага ладу.

М. Е. ЕРМОЛЕНКА,
брыгадэр паліводнай брыгады калгаса імя Кірава, Мясіслаўскага раёна.

ДАСТОЙНАЯ СУСТРЭЧА

Дастойна сустракае галавіну стаханаўскага руху калектыву рабочых віцебскага станкабудавнічага заводу імя Кірава. У выніку шырокага разгоргтавання сацыялістычнага спаробнітва паміж пэчамі і асобнымі рабочымі колькасць стаханаўцаў на заводзе вырасла за апошнія тры месяцы з 262 да 856. Больш чым на 100 чалавек ўзьялася колькасць ударнікаў.

Асабліва высока паднялася выпрадоўка асобных стаханаўцаў. Стаханавец тав. Школьнік сістэматычна выконвае норму на 300-400 процантаў. За 2 дзесяці жыўня стаханавец-каваль тав. Фімаў выканаў месячную норму на 331 проц, тав. Рыдвін — на 275 проц.

П. Г. МАСКАТАЎ
Сакратар ВЦСПС

Три года стаханаўскага руху

Сёння рабочы клас нашай краіны падводзіць трохгадовы вынікі аднаму з самых выдатных з'яўшчэў нашай ішыцы — стаханаўскаму руху, які адкрыў новую слаўную старонку ў гісторыі сацыялістычнага будаўніцтва.

За прапашуючы тры год стаханаўскі рух апрадэмастраваў перад усім светам сваю невячарнальную сілу. Да пачатку гэтага руху, напрыклад, у 1934 г., прадукцыйнасць працы рабочых прамысловасці паднялася на 10,7 проц. Гэтай лічбы зямнога перавышала тэмпы росту прадукцыйнасці працы ў капіталістычных краінах. Стаханаўскі рух перакраў і гэтыя тэмпы. Ужо ў 1935 годзе, калі стаханаўцаў у нашай прамысловасці былі адзіны, прадукцыйнасць працы савецкага рабочага ўзраста на 15,6 проц. А ўжо ў наступным, 1936 годзе, калі стаханаўскі рух стаў масавым, усеравонным, сярэдняя прадукцыйнасць працы рабочых буйнай прамысловасці СССР ўзраста ў палым на 21 проц, а ў пільнай прамысловасці, у нетрах якой зарадзіўся стаханаўскі рух, — нават на 26 проц. 1937 год прынёс нашай сацыялістычнай краіне новыя грандыёзныя перамогі: ва ўсёй народнай гаспадарцы быў выкананы другі сталініскі пяцігадовы план.

Краіна сацыялізма перамагла ішоў імперал, у той час як капіталізм ілтротымава кошыца ў бясправа. Прамысловая прадукцыя Савецкага Саюза ў 1937 годзе складала ў адносінах да 1929 года 430 процантаў. У капіталістычных краінах за гэты перыяд прамысловая прадукцыя амаль не вырасла, а ў 1938 годзе пайшла ўніз у сувязі з развіццём новага крызіса. Ці патрэбны іншыя доказы таго, што наша краіна паспяхова ажыццяўляе вяліка-сталініскае заданне: дагнаць і перагнаць перадавыя капіталістычныя

краіны ў тэхніка-эканамічных адносінах. Стаханаўскі рух набліжае нас да гэтай мэты, бо ён уаўляе ўзор вышэйшай у параўнанні з капіталізмам прадукцыйнасці працы, ён іслама старыя тэхнічныя нормы, якіх неадстаткова, перакрывае ў пільным разле выпадку і прадукцыйнасць працы перадавых капіталістычных краінаў і ажывае, тэмпы чынам, практычную магчымасць далажнага ўмацавання сацыялізма ў нашай краіне, магчымасць ператварэння нашай краіны ў найбольш аможную краіну (Сталін).

Стаханаўцы, ламаючы старыя нормы і старыя погляды на тэхніку, выяўляючы велізарныя рэзервы нашай сацыялістычнай прамысловасці. Таблі выдатных стаханаўцаў, як тав. І. Гулаў, дэпутат Вархонага Савета СССР, які выконваў норму на 7-9 тыс. процантаў, паказалі, што стаханаўцаў — гэта людзі новай фармацыі, што іх прапа з'яўляюцца правобразам высокапрадукцыйнай камуністычнай працы. Стара арганізацыя працы перааказала максімальна выкарыстанню сацыялістычнай тэхнікі. Стаханаўцы па-новаму арганізоўваюць працу. Самаа характэрная рыса стаханаўцаў — гэта бясперапынальная творчасць, сістэматычная разліцавацыя вытворчасці, звязаная з тымі-ж, часам дробных, вынаходліваў і прыстасаваняў да прылад працы, якія павялічваюць прадукцыйнасць.

Стаханаўскі рух несумяшчальны з неарганізавацыя вытворчасці, з мітусней брудам і захлапанасцю пшэху. Стаханаўцы — непрымырныя ворагі бескультура ў вытворчасці. Яны патрабуюць максімальнай чоткасці ва ўсёх вытворчых працэсах. Стаханаўцы змяняюць тэхналагічны працэс, рухаюць наперад культуру вытворчасці, уносяць свае практычныя папраўкі ў тэхніку і навуку. Яны — наватары наш



Тав. ЦІХАНАЎ — каваль-стаханавец менскага станкабудавнічага заводу імя Кірава, дэпутат Вархонага Савета ВССР — на работай ля электры-молата. Фото Я. Салавейчыка.

СТАХАНАЎСКІ ЦЭХ

— Калісьці мы алставалі ў выкананні вытворчага плана, — усамінае начальнік кавальскага цэха менскага станкабудавнічага заводу імя Кірава Іван Патрывіч Ліпніцкі. Адчуваўся, што ёсць нейкая рашаючая зьява, якое трэба знайсці, абавязкова трэба. Інакш завод будзе працаваць адставае. У Крэмыль краа з'ехаліся таварыш сацыялістычнай працы — стаханаўцы. З гістарычнай прававой выступіў таварыш Сталін.

Як заўбэды, як у вёкапашыні масці ўмовах, як у кожнай свабоднай прамоце і артыкуле, — імяна Сталін абавяліў віртуальна практыкі і даў кіраўніцтва к дзейнічанню, знайсцю аснована зьява.

Першы крок арабіў член партыі, каваль, зарад дэпутат Вархонага Савета ВССР — Аляксандр Патрывіч Ціханаў. Ён прышоў у цэх з пёрвай уаўзьянасцю перавыкананне заданне за амену. Была ноч. Дзённымі асёднямі пераляналася раскаленае жалеза. Рукі спрыг, на рухалі рычагі, упэўнена і размерана клалі на кавалда да чыравай нагрэтай балванкі. Думкі Аляксандра Патрывіча ў тую ноч ахоплівалі не толькі машыны свайго заводу — перал ім усталі ўсё адна шоста частка зьянога шара. Заводы, шахты, чыгункі, фабрыкі, камбаны, сотні розных вытворчых, сотні розных спецыяльнасцей. Усё гэта звязана паміж сабой, усё гэта, разам узятая, і ёсць — сацыялізм, радзіма... І ў гэтым вялікім цэлым і яго завод, цэх, станок — маленькая частка цудоўнага цэлага, і ён сам — мільянная частка гэтага цэлага, маленькі вінік у вялікай працоўнай машыне. І ад яго работы залежыць агульны код усёй справы.

Ранішэй шчасліва вестка ўсхвалявала цэх, разнаслася па заводзе. За амену каваль Аляксандр Патрывіч Ціханаў дасягнуў рэкорднай выпрадоўкі складаных дэталей, выканаўшы норму на 235 проц.

За вытворчым поспехам Аляксандра Патрывіча, які з'явіўся прыкладам,

паследвалі дзесяткі перамог іншых рабочых заводу, Кавальскі цэх вышаў першым у сацыялістычным спаробнітве з новым механічным цэхам, Пералодны сцяг гаркома партыі атрымаў кавалі.

З той пары яны моцна трымаюць яго ў сваіх руках.

У чым выражаецца сутнасць поспеху кавальскага цэха?

— У арганізацыі працы, — акромна растлумачае тав. Ліпніцкі.

Інакш не можа быць Рамае імяна арганізацыя працы, тое чым рашаецца поспех стаханаўскага руху ў пільным. Было так: ранішэй рабочы прыходзіў у цэх і не ведае, што яму рабіць — заданне на дзень яму яшчэ не дадзена. Прыходзіць майстар, дае заданне, уручае ляталі. Трэба з ім азнаёміцца. Час ідзе, мінуць дзень, рабочы падстаўвае да дэталі, калі велькі многія з 420 рабочых мінут былі ўжо страчаны. А потым у аніну розных непадалкаў дарагія рабочыя мінуць зноў прыходзіліся трапіць упустую.

З гэтым дельга было мірацца. Інакш партгруппа звьялася за арганізацыю работы на новых пачатках. Пачалі планаваль работу цэха. На месяц, на лядку, на кожную пільдзёную прадукцыю і запісалі ў ілянацыйны план работу кожнага рабочага цэха. Знаёмілі рабочых з дэталімі ааалава, сачылі, каб не аставалася хваоты.

Уаўшны абавязальнасцю, дастойна сустраць трэцюю галавіну стаханаўскага руху, кавальскі цэх 23 жніўня выканаў галавы план на 100,7 процантаў.

Пры ўваходзе ў цэх вісьні дошка, на ёй узхваляе, што працуе ў цэху, па якому развалу, на колькі процантаў выконвае план. Ёсць сласар тав. Тэс. У яго заўбэды дзённае заданне выконваецца на 249 процантаў, у пай рэкорды выпрадоўкі — 813. Тав. Ціханаў — 208 процантаў, тав. Паскрэба — 813, тав. Пашкевіч — 277, тав. Цітоў — 250. Раствупь людзі, Кавальскі цэх стаў стаханаўскім.

Анат. ВЯЛЮГІН.

СУЦЭЛЬНАЯ СТАХАНАЎСКАЯ

На віцебскай швейнай фабрыцы «Профінтэр» у жніўні 1937 года быў арганізаван новы цэх № 2. Мясце прызначылі майстрам ленты № 37 гэтага цэха. Лента наша складалася пераважна з новапрыбыўшых на фабрыку малакваліфікаваных рабочых.

З першых-жа дён работы я паставіў перад сабой заданне дабіцца ў найкарацейшы тэрмін, каб усё рабочыя добра асвоілі свае працэсы. Для гэтага я штодзень вучыў людзей як працаваць, перадаваў ім свой вопыт і ствараў неабходныя ўмовы для павышэння прадукцыйнасці працы і палепшэння якасці прадукцыі.

Мы велькі часта сьлікалі вытворчыя варады, на якіх рабочыя выкрывалі асдаходы, а перадавыя стаханаўцы дзяліліся вопытам свайй работы. Штодзень мы вышывалі зводкі з паказальнікамі работы асобных членаў надука калектыва. Арганізавалі тэхнічную вучобу рабочых.

За першы месяц работы мы выканалі план усёго толькі на 90 проц. Вытворчы брак даходзіў яшчэ да 10 проц. Алнак у наступныя месяцы мы пачалі сістэматычна перавыконваць свой вытворчы план, пры вызначным адроняе браку.

На гэтыя сваімі поспехамі, рабочыя на адным са скодаў абавязаліся ва што-б та ні стала ператварыць ленту ў суцэльна стаханаўскую. Гэта абавязальнасцю з гонарам выканана. Зараз усё рабочыя з'яўляюцца стаханаўцамі. За першае паўгоддзе ленту выканала пільна на 116,7 проц, за першыя 20 дзён жніўня — на 103,2 проц. Гэтых поспехаў мы дабіліся, галоўным чынам, дзякуючы сур'бяным адносінкам рабочых да павышэння свайй кваліфікацыі, добрым адносінкам да машыны, інструментаў і рабочага месца.

Асабліва добрых поспехаў у рабоце дасягнулі нашы лепшыя стаханаўцы тт. Ірліна, Ліхонвіч, Сьцяпава, якія зьяліцца перавыконваюць свае нормы.

У трэцюю галавіну стаханаўскага руху я стаўлю перад сабой заданне — дабіцца, каб да канца года ўсе рабочыя нашай ленты сталі двухсотнікамі. Задача гэта рэальная і ажыццяўляма.

Іосіф Ельвіч БЕРКОУСЦІ,
майстар 37 стаханаўскай ленты віцебскай фабрыкі «Профінтэр».

ДЗЯКУЮЧЫ СТАЛІНУ

З пачаткам вейварнай раліцы сустракаю трэцюю галавіну стаханаўскага руху. Я прышоў на завод імя Кірава (г. Гомель), не маючы ніякай кваліфікацыі, Паступіў падобным рабочым. Дзякуючы савецкай уладзе і партыі Леніна—Сталіна я хутка атрымаў кваліфікацыю фармаўшчыка і стаў адным з ініцыятараў стаханаўскай метаду работы на фармаўшчых асаві Верніцкіна. Зараз выконваю перагледжаныя стаханаўскія нормы на 150 проц. Значна павысіўся мой заробак. Да стаханаўскага руху я зарабіў 180 рублёў у месяц, а зараз маю 500 рублёў.

Павышаючы сваю вытворчую кваліфікацыю, я адначасова перадаю аздабыты вопыт адстаючым рабочым.

Мая раліца тым большая сёння, што я прыняў у рады камуністычнай партыі. Я ўпэўнен, што ганарова званне большэвіка апрадоўка.

П. КОРЭЦ,
стаханавец гомельскага заводу імя Кірава.

НА НОВАЙ РАБОЦЕ

Вось ужо хутка год як я прадоўжыў дырэктарам гомельскай фабрыкі ложкаў. На гэту пасаду я прышоў, не маючы вопыту самастойнай кіроўнай работы. На заводзе «Гомсельмаш» дае я раней працаваў рабочым, я делька выконваў і перавыконваў вытворчыя нормы і заслужыў ганаровае званне стаханаўца. Паступова асваіваў працэсы арганізацыі вытворчасці. Сваю гаспадарчую работу пачаў з цехавага нармаўшчыка.

Вывучыўшы мяне па пасаду дырэктара фабрыкі ложкаў імя Валаларскага з'явілася пераломным этапам у мом жыцці. Прызнацца, закрэдвалася бязлівае, што з гэтай адкавай работай я не спраўлюся. Ставоўшчы-ж на фабрыцы было велькі пільнае. На працягу некалькіх год не выконваўся план ні на колькасці, ні на асартыменту. Меўся вялікі перавышчак фонда зарплаты, што прыводзіла да павышэння сабекошту прадукцыі. Стаханаўцы палічыліся адзінак. Спрод іх не праводзілі ніякай работы. Дыспліна працы была выключна нізкая: квітнела п'янка, аістэматычнае парупшэнне правілаў унутранага парадку.

Пры такіх умовах новаму чалавеку, тым больш упорнаму вылучаемаму на гаспадарчую работу, делька спраўдзіцца. Але большымак і стаханаўцаў не ўдасца было трымаць. Першае, з чаго я пачаў, — гэта а згуртавання рабочага калектыва, з арганізацыі вытворчасці.

Кадры раліцаю, — гэта сталініскае ўказанне лягло ў аснову ўсёй майй работы. Вывучыўшы кадры кіраўнікоў цэхаў, брыгад, я пераканаўся, што многія з іх не спраўляюцца са сваімі заданнямі і з'яўляюцца на сутнасці тормазам у разгоргтаванні стаханаўскага руху. Таму мне прышлося нягодных кіраўнікоў змяніць, вылучыўшы на іх месца лепшых людзей вытворчых і стаханаўцаў тт. Артаманава, Гейна, Сялобава, Крывашэва, Якаўцава і інш., якія добра асваіваюць работу і з'яўляюцца нядрэннымі кіраўнікамі.

Расставіўшы такім чынам кіроўныя кадры, мы пачалі праводзіць работу з асобнымі групамі рабочых. Галоўнае нас цікавіла выявіць прычыны, якія перааказваюць выкананню норм многім рабочым. У працэсе гэтай работы мы сутыкнуліся з такім з'яўшчэў, што на фабрыцы адсутнічае ўважак паміж цэхам, няма планавасці. Акавалася таксама, што ў цэхх няма ніякага ўчоту. Усё гэта з буйнейшым наедаючы прышлося выпраўляць на-халу.

Усё гэта мярарыемствам забяспечылі пералом у рабоце фабрыкі. Першае паўгоддзе 1938 года мы закончылі выкананнем плана па таварнай прадукцыі на 117,8 проц, па валавой — на 120,8 проц, не парупшыўшы пры гэтым план па асартыменту. Адначасова мы дасягнулі таксама аніжына сабекошту на 8,5 проц, што складале 96 тыс. рублёў эканоміі. Заданне па прадукцыйнасці працы выканана на 120 проц. Не глядзячы на рад невазможных ад нас тормазаў, мы літэньскую праграму выканалі на 103 проц. За поўгода лік стаханаўцаў павялічыўся 50 проц усіх рабочых, зараз з'яўляюцца стаханаўцамі. Алнак гэта колькасць вусім неадстаткова.

У трэцюю галавіну стаханаўскага руху мы ставім перад сабой заданне — самы бліжэйшы час дабіцца, каб наша фабрыка стала суцэльна стаханаўскай.

Е. А. ЮФЕ,
дырэктар фабрыкі ложкаў імя Валаларскага.

стараіся заагупіць стаханаўскі рух, Зрадзілі паліпцічэні на стаханаўцаў, прававалі разстроіць іх, радзі, знішчылі іх фізічна. Але партыя пры патрышчы ўсёго народа агаралізава стаханаўцаў ад уладарь ворагаў. Асіяны гябэды шкандікаў выкрыты і знішчаны.

«Сёння стаханаўцаў яшчэ мала, але хто можа сумявацца, што заўтра іх будзе ў дзесяці раз больш!» — гаварыў таварыш Сталін на Першай усеаюнавай нарадзе стаханаўцаў у 1935 годзе. За тры год пільны стаханаўскага руху ахапіла ўсю краіну, усё галіны прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Ад стаханаўска-адзіночак мы пераходзім да стаханаўскіх брыгад, пшэху і нават пільных прадрываў.

Партыя большэвікоў, яе Цэнтральны Камітэт увесць чак кваліфікацыі аб мавасці стаханаўскага руху, які аб галаўнай умове перамогі. У свайй пастанове з паводу звароту стаханаўцаў фабрыкі і заводу Масквы і Маскоўскай вобласці ЦК ВКП(б) запісаў: «...ўсёкі тыдзень ці месячнік стаханаўскага руху павінен дачыцца ўсёх стаханаўцаў, а не толькі рэкардысмаў, работа якіх ахапляе толькі самую азначаную частку стаханаўскага руху, пры гэтым разпашырэнне раліцы стаханаўцаў у перыяд тыдзень ці месячнік павіна дачыцца аліою з важнейшых задань... Гэта было надзвычай сучаснасам узканнем бо захлапанне асобнымі рэкардымі пагражала ператварыцца ў аўтукую небяспеку для стаханаўскага руху. Вядома, самі па сабе рэкорды можаа толькі вітаць. Яны паказваюць, якія невячарнальныя рэзервы маюць наша сацыялістычная прамысловасць і яе людзі. Але бідна ў тым, што некаторыя гаспадарнікі, камандары вытворчасці і прафсаюны арганізацыі астаўраліся стварыць умовы толькі для рэкардысмаў, забываючы аб іншых стаханаўцах і аб усёй масе рабочых. А гэта, натуральна, тармазіла рост масавасці стаханаўскага руху.

Пераход да масавай стаханаўскай працы — воль што неабходна.

Стаханаўскі рух расце з дня на дзень. На прадрывах пільнага машынабудавніцтва ў онежні 1935 года пачыналася ў сярэднім 14,5 проц стаханаўцаў, а ў онежні 1936 г. — ужо 29 проц. К пачатку-ж гэтага года — 35 проц. На прадрывах чорнай металургі Пойдзю чыпер ёсць 40,8 проц стаханаўцаў, па саюзу рабочых сельскагаспадарчых будаўніцтва — 42 проц, па саюзу рабочых электрастанцый — 42 проц. Ёсць прадрываў (не гаворачу ўжо аб пшэху і участках), якія маюць усё пільна ў хуткім часе стаць стаханаўскімі. На маскоўскім праектарскім заводзе імя Л. М. Кагановіча стаханаўцаў 85 проц Дзю Славянскім вильдэна кіраваў пачыналькі стаханаўска-краванаўскага руху на чыгуначным транспарце — дэпутат Вархонага Савета СССР П. Крыванос, амаль суцэльна стаханаўскае.

Няма толькі галіны прамысловасці ў нашай краіне, дае не вырасіць-б новыя стахана

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

РАСЦІЦЬ І ВЫХОЎВАЦЬ БЕСПАРТЫЙНЫ АКТЫЎ

За час кампаніі па выбарах у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР у Расонскім раёне выраб валікі актыў. На выбарчых участках, у калгасах, саўгасах і ва ўстановах разам з камуністамі і комсамольцамі працавалі дэсяткі выдатных арганізатараў і агітатараў з ліку непартыйных большавікоў. Гэтыя людзі на справе паказалі сваю бязмежную любоў і апланацы партыі Леніна-Сталіна. Найпершы абавязак кожнай партыйнай арганізацыі — ведаць гэтыя актыў, выходзіць і вывучаць яго з тым, каб лепшую частку ўдзяваць у рады камуністычнай партыі.

Лічбы росту партыі Расонскага партыйнай арганізацыі гавораць аб тым, што тут пытанню выхавання беспартыйнага актыва не аддаецца належнай увагі. За час пасля аднаўлення прыёму ў партыю прынята ў калгасныя толькі 27 чалавек і 7 таварышоў перададзена ў члены КП(б)Б. Групы спецыяльна вырашаны на 21 чалавек.

Цэлы рад партыйных арганізацый раёна яшчэ і па гэты дзень не маюць росту. Так, напрыклад, партарганізацыя лясгаса (парторг тав. Сушкевіч) мае самы буйны ў раёне калектыв рабочых — лясарубоў, шофераў і трактарыстаў.

Там-жа ёсць і комсамольская арганізацыя. Але на працягу двух год партарганізацыя не здолела прыняць ні аднаго чалавека ў партыю. Не лепш справа і ў Клясціцкай сельскай партарганізацыі (парторг тав. Каралёў). Гэтая партарганізацыя абслугоўвае каля 20 калгасаў і некалькі рабочых калектываў, мае чатыры буйныя комсамольскія арганізацыі, і за два гады змягла прыняць у рады партыі толькі двух чалавек. Такіх малюнак і ў радзе іншых перыядычных партыйных арганізацый раёна.

Вельмі дронна ідзе рост партыі за лік комсомола. Комсамольцы ўсё яшчэ сустракаюцца з труднасцямі ў атрыманні рэкамендацый. А райком партыі не ажывае ім дапамогі ў гэтым. Вельмі рад выпадкаў, калі афармленне дакументаў па прыёму ў партыю займаецца па месяцамі.

І гарыць яна з крышталі, Як чырвоныя сцягі, Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі.

Ды не вярка, не вясёлка Разлілі сваё святло — Над радзімай вясёка Сонца ляжае ўзайшло.

Сведзіць яна сонца — Сталін, Влікі, ронны, дарогі, Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі!

Днём і ноччу ў ваконца, Днём і ноччу ў ступі, Ты сьвятлі нам, Сталін-сонца! З воку ў вок ярач саці!

ПЕСНЯ ПРА СТАЛІНА

Ва вясёлкім гарамі Зорка ясная ўзайшла, Над шырокімі палямі Яры свет свой разліла.

Асвятляе зорка далі: І дубровы, і луці, Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі.

Сведзіць яна, ды не вярка І не месычкі бадай — Калырова вясёлка Ахінула небаврай.

І гарыць яна з крышталі, Як чырвоныя сцягі, Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі.

Ды не вярка, не вясёлка Разлілі сваё святло — Над радзімай вясёка Сонца ляжае ўзайшло.

Сведзіць яна сонца — Сталін, Влікі, ронны, дарогі, Сіне мора коціць хвалі На крутыя берагі!

Днём і ноччу ў ваконца, Днём і ноччу ў ступі, Ты сьвятлі нам, Сталін-сонца! З воку ў вок ярач саці!

Міхась КАЛІЧЫНСКІ.

— О —

ЛІПНЁВЫ ВЕЧАР

Вечар лёг на нівы і на хаты І руеце ў небе зорны шуршч. Пра ясны вясёлкі дзеньчаты, Пра жыццё прыгожае пачуццё.

Як шумелі спелыя пшаніцы, Быву ў полі ранах залаты, Дзе дарыў дзятчынне мелуціцы Захаваны клопец малодцы.

Як яна ў сукуцы калыровай На вяселле кілака сясцёр, Прасяваць — усёдак і сярбавяч. Пра яе шчаслівае жыццё.

За саалам зноўмікі, густымі Абышліце песенькі шляхі. Галасамі вабіць малымі Мой ліпнёвы, вечар дарогі.

Словакі, дзятчынны, гарманісты Свае шчырае шчырае бачыце: Спад гармонік зноўмікі, галасісты Песню мы пра Сталіна сям.

...Зноўмікі сад ад шчасця затануе, Ад з'яўлення змоўне салявей. Песню — невячэрнюю такую — За ўсе песні ў свеце прыгажэй!

Тодар КУРБАЦКІ.
Хойніцкі раён.

ПІСЬМО ПРЫЗЫЎНІКАМ АД БАЙЦОЎ І МАЛОДШЫХ КАМАНДІРАЎ, УДЗЕЛЬНІКАЎ БАЁЎ У РАЁНЕ ВОЗЕРА ХАСАН

Дарогі таварышы прызыўнікі! Праз некалькі дзён вы, маладыя партыі нашай вялікай сацыялістычнай радзімы, з'явіцеся на прызыўныя пункты за доўгажданай публікацы ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію. З годнасцю, радасцю ўступіце вы ў нашы сталёвыя чырвонаармейскія рады. У ротах, батэрэях і эскадронах вас сустрануць баяныя сацыялісты — чырвонаармейцы другога года службы, камандзіры, камісары і палітработнікі.

Кожнаму з вас будзе ўручана баявая зброя.

Ады, узяўшы ў рукі вінтоўку, будучы вучыцца стрэльчы без промахаў, пампацца на ліхмі кані, трэція стануць каля грозных гармат, чварцвертыя сядуць у сталёвыя танкі. Кулямётчыкі, савёры, связісты, тямісты, дзятчынны — усе вы будзеце імянуцца да аднаго мэта, усе вы будзеце ўпарта авалодваць сваёй зброяй, каб у мінуўе не бяспекі смела і адважна выступіць на абарону нашай радзімы, за справу Леніна-Сталіна, за справу камунізма.

Баяныя камандзіры, камісары і палітработнікі дапамогу вам стаць майстрамі чырвонаармейскай зброі, воінамі-большавікамі.

Надаўна мы, байцы Далёкаўсходняга Чырвонаармейскага фронту, у раёне возера Хасан упорна змагаліся з японскімі правакатарамі вайны, базілісана знішчаючы ворага, памеўшага пераступіць нашы сваяшчэнныя граніцы. Нас увялі ў бой нашы камандзіры, камісары і палітработнікі. Усюды яны былі наперадзе, усюды яны натхнілі нас сваім героічным прыкладам.

Лейтэнант Малішка, кіраўнік партыйнай арганізацыі часці, пад знішчальным агнём першы кінуўся да драгавых загарод, пераў іх і адкрыў шлях сваёму батальёну на вышніы Заазёрную. З імем Сталіна на вуснах маёр Салаян вывёў сваё байцоў на вяршыню вышніы Заазёрнай. Падняўшы руку, ён крыкнуў:

— Наперад, за мной! Мы кінуліся ў атаку і вышніы японскі захватчыкаў.

Запальваючы нас сваім подвігам, камісар Паржарскі загінуў смерцю героя ў рашучай сутычцы з ворагам. Наступаючы на вяршыню паўніны, мы, натхнёны самаадданасцю палітраку Врэдкіна, следам за ім са зброяй і

кулямётнымі дыскамі пералылі возера Хасан.

Мы ганарымся сваімі камандзірамі, камісарамі і палітработнікамі. Лучы за імі, мы ўспэўны ў перамозе. Кожны іх загад, каманда, кожнае іх слова — закон для нас. Вы, таварышы прызыўнікі, прышоўшы ў рады Чырвонай Арміі, такаса павінны свята захоўваць нашы слаўныя традыцыі — умацоўваць жалеўную вайсковую дысцыпліну. На полі бою мы пераканаліся ў тым, што дысцыпліна — гэта ўсё!

Чаму рота, якую камандаваў лейтэнант Леўчанка, устаяла перад ворагам, колькасна перавышым яе ў многа разоў? Таму, што ўсе байцы былі спыяны адзінай воляй камандзіра, выконвалі кожную каманду, дружна і рыхова ішлі ў атаку.

Чаму батарыя, якую камандаваў старшы лейтэнант Рамнаў, разграміла дзесяткі агняных пунктаў ворага? Таму, што ўсе гарматыныя разлікі працавалі спыяна, і за камандай — агоні! Таксама павінны свята захоўваць дысцыпліну ў назіральнага пункта, неадкладна ўспыхвалі разрывы снарадаў.

На полі бою мы яшчэ раз пераканаліся ў тым, што трэба беражліва адносіцца да кожнай хвілінкі вучобы. Кожная адзінка «выдатна», атрыманая ў класе на стрэльбачым, палігоне, — верны залог перамогі ў бою. Возьмем, напрыклад, кулямётчыка Сцяпана Курдайнава, прышоўшага ў Чырвоную Армію з калгаса імя Сталіна, Заходня-Сібірскага края. Стаўшы чырвонаармейцам, ён вучыўся, не трацічы дарэмна ні хвілінкі. Ён палюбіў сваю зброю, майсторска авалоўваў ёе. Стралковыя задачы ён выконваў на «выдатна». Гэта вельмі дапамогло яму ў бою. Ён прымушыў замоўкнуць два японскія станковыя кулямёты, ён касіў нападальшых самураў, як траву. Вялікі японскае ўмацаванне, Кудзінаў трапным агнём знішчыў восем самураў.

Таких прыкладаў можна прывесці сотні. Гарматыны разлік у саставе камандзіра гарматы курсанта тав. Жыгальна, наводчыка тав. Кісіліва, заражачага тав. Гагарына, замкавага тав. Бандарніка, пумароў тт. Старчэвога і Максіменкі на вучэбнай стрэльбе ўвесь час давалі выдатныя паказальнікі. На палігоне чатыры снарадамі яны збівалі тры ішоўныя танкі. У баі гэтай гарматы прышоўшы сутыкнуцца з японскімі гарматамі. У артылерыйскай дэліі гармата курсанта Жыгальна вышля пераможкам: яна вывела са строю два японскія гарматы! Як ім не стараліся агонь нашых артылерыстаў. Адважны гарматыны разлік добра ведаў тактыку бою. Калі японцам пасля доўгіх замаганяў удалося напачуць гарматы, яна ўмомант знікла ва ўкрыці, а праз некалькі мінут зноў адкрыла агонь па ворагу і трэцім снарадам разбіла японскую гарматы.

Кожны боец павінен усебакова вывучаць сваю спецыяльнасць і перш за ўсё быць меткім стралком. Толькі што сапёры будавалі мост для артылерыі, але воем мы ўжо бачым іх у сваіх раллах, яны разам з намі ідуць у атаку. Мы пераканваемся, што вінтоўкаў яны валодаюць не горш нас.

Чырвонаармейцы ўсё спецыяльнасцей герояўка вылі сябе ў баі. Аружжы майстар тав. Турашоў, набыліўшыся да японскага біндажа, вывёў са строю два кулямёты. Яго гранаты трапілі прама ў амбразуры. Затым, самаскіраванымся, ён біў японскіх снайпероў з пісталета. Яму разрабілі правую руку. Ён прадаўжаў стрэльчы левай. Прабіваючыся ў тыл, ён сустраў на сваім шляху двух японскіх снайпероў. Яны перагаралі і яму шлях. Стралочы левай рукою, Турашоў разрабіў ім чэрапы.

Партыя, урад, наша радзіма ўручылі нам магучую баявую тэхніку. Нашы

танкі, самалёты, гарматы, кулямёты і вінтоўкі створаны рукамі рабочага класа. Мы назірлі работу баявой тэхнікі — яна дзейнічае бездмоўна. Мы бачылі, як советская авіяцыя бамбіла вышніы Заазёрную, на якую працілі японцы. Мы бачылі, як у страху і жаху разбягаліся японскія зенітчыкі, убачыўшы советскія бамбавозы.

Мы бачылі, як наша артылерыя вогненным шквалам змятала з таўраў зямлі японскія пушкі і кулямёты. А нашы танкі! Яны давілі, мялі пад сваімі сталёвымі гусеніцамі самураўскую мразь.

Таварышы прызыўнікі! Любіце, паніце і беражце нашу родную тэхніку! З ёю мы перамаглі, перамаглі і будзем перамагаць ва ўсіх баях.

Нашы байцы, абараняючы советскую зямлю, паказалі ямаля прыкладную любові да сваёй зброі. Комсамолец тав. Барабанав вывёў, што самураі падлялі каткі яго танка. Адстрэльваючыся ад насядаючага ворага, ён выскачыў з машыны, абшляваючы сабе руку і твар. Ён патухіў пажар і выратаваў танк.

Таварышы прызыўнікі! З першага ж дня, як толькі атрымаеце зброю, — кілапаціце аб ёй гэтак-жа, як кілапаціце вы!

Бясотрашнімі сынамі вялікай радзімы выходзіце нас Чырвонай Арміі. Яна выходзіце нас у большавіцкім духу. Сярод нас тысячы камуністаў і комсамольцаў. І ў вучобе, і ў баі яны наперадзе. Нам ёсць у каго вучыцца, за ім ішці.

Загарваючы іх энтузіязмам, кожны з нас прагнуў пайсці ў бой камуністам, комсамольцам. Тут-жа, пад градам кулі, мы пісалі заявы аб прыёме ў партыю, у комсомол. Мы ішлі ватым у атаку і яшчэ мацней білі ворага.

Наша вялікая радзіма — краіна міру. Яе магучыя Чырвоная Армія — аллот міру ва ўсім свеце. Мы не хочам вайны, але і не дазволім нікому беззаконна рабіць зямля на нашу любімую советскую зямлю. У часе баявой трыўты тысячы і тысячы герояў, грамадскіх стануць на варту сваяшчэнных граніц Советскага Саюза.

Сакруваючы наглых захватчыкаў, якія ўвараліся ў межы нашай краіны, мы кіліся так, як вучылі нас першы маршал Советскага Саюза таварыш Вараўшыль. У атаках, разведках, у штурме вышніы Заазёрнай часці Далёкаўсходняга Чырвонаармейскага фронту паказалі бяспрыкладны героізм.

Таварышы прызыўнікі! Памятайце: Ты будзеш героем, абараняючы шчаслівае жыццё советскага народа!

Ты будзеш героем, абараняючы вялікую справу камуністычнай партыі! Ты будзеш героем таму, што з намі вялікі Сталін!

Таварышы прызыўнікі! Хутка вы станете пал баявыя сцягі Чырвонай Арміі. Вы будзеце ахоўваць мірную працу советскіх грамадзян, пшасце советскага чалавека.

Прывет вам, таварышы прызыўнікі! Байцы і малодшыя камандзіры — удзельнікі баёў у раёне возера Хасан:

С. Кудзінаў, Б. Турашоў, С. Базеў, Максіменка, І. Прыходзька, Р. Ібрагімаў, І. Оленін, Ф. Рожнік, Д. Швецаў, М. Жылізін, Н. Піскуноў, Х. Гарэў, А. Кунцін, Н. Курноў, А. Барыў, В. Страншоў, С. Палін, Н. Левін, Я. Палянскі, І. Разаў, І. Сцяпанав, А. Каратаеў, В. Халюў, Ф. Папоў, Г. Мартынюк, С. Жукаў, М. Сходзіў, В. Янанав, А. Макараў, І. Расамакін, В. Ваганюў, Ф. Дроўнінаў, Д. Хлопаў, С. Трышкін, А. Жукаў, В. Чэпчанав, І. Матвілаў, В. Леончыў, В. Івашына, А. Караульчык, Н. Ерёмін Далёкаўсходняга Чырвонаармейскага фронту, Раён возера Хасан, 27 жніўня. (Па тэлеграфу). «Красная Звезда», 28 жніўня.

ВЫХАВАНЫ ЛЕНІНСКІМ КОМСАМОЛАМ

Узвод лейтэнанта тав. Кірыленкі па праву лічыцца ўзводам выдатнікаў. Ён ужо доўгі час як з'яўляецца адным з перадавых у часці. Ва ўзводзе няма ні аднаго адстаючага. Байцы і камандзіры гэтага ўзвода ведаюць толькі адну азначку — выдатна.

У гэтым вялікай заслуга комсамольцаў і, у прыватнасці, групкомсорта тав. Кавалёва. Ён кіруе работай кожнага комсамольца, цікавіцца поспехамі ў вучобе, свечасова прыходзіць на дапамогу адстаючым таварышам.

Чырвонаармеец тав. Шураў не раз парухаў вайсковую дысцыпліну. Яго лічылі непараўнальным. Комсамольцы пачалі яго прыцягваць да грамадскай работы, запрашаць на сходны, на палітычныя гутаркі, лекцыі. Іпоў час і невя незаўважна для ўсіх Шураў справіўся. Адночы ён прышоў да групкомсорта і заявіў:

— Я хачу быць комсамольцам.

— А вы разумеце да чаго гэта вас абавязвае? — спытаў групкомсорт тав. Кавалёў. — Разуеце, іменна таму я і прышоў, што здолеў апраўдаць давер'е комсомола.

Гэта было сказана шчыра і праўдліва. Шурава прынялі ў комсомол. Ён пачаў вывучаць гісторыю ВКП(б). За-

раз ў гуртку маладых комсамольцаў ён добра пасявае ў палітвучобе. Калі раней па палітпадрыхтоўцы меў незадавальняючую ацэнку, то цяпер яго ведаюць адназначна на «добра».

Асабліва добрых поспехаў дабіўся тав. Шураў у баявой падрыхтоўцы. Ён з'яўляецца выдатнікам-сувязістам. Прачуючы на апараче, перамаўляе норму на 170 проц.

Прыняў у рады комсомола і чырвонаармеец тав. Максімаў, які з'яўляецца такаса выдатнікам вучобы.

Групкомсорт тав. Кавалёў многа прапрацаваў над тым, каб зрабіць узвод комсамольскім, і ён гэтага дабіўся: ва ўзводзе толькі тры байцы не комсамольцы, але і яны свора будучы комсамольцамі.

Да XX гадавіны левінскага комсомола ўзвод абяцае стаць поўнацэнным комсамольскім. А адзяленне групкомсорта тав. Кавалёва ўзяло на сябе абавязальства, каб у кожнае сацыялістычнага спабарыцтва дробных падраздзяленняў заваяваць права паехаць у Маскву на святкаванне XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Гэтае адзяленне арааз з'яўляецца перадавым у часці. Палітрук Н. НЕХАЕУ.

Тэарэтычная канферэнцыя

Партком Полацкага чыгуначнага вузла правёў для партыйна-комсамольскага актыва тэарэтычную канферэнцыю на тэму «55-годдзе з дня П'езда РСДРП». Тэма была разбіта на 6 палітам. Дакладчыкамі былі вылучаны парторг станцыі Полацк тав. Клябанав, сакратар комсамольскага камітэта тав. Рабышка, тт. Васманаў, Акуленак, Карган і Другман. Да гэтай канферэнцыі рыхтаваліся 20 дзён. Для больш паспяховай падрыхтоўкі камуністаў і комсамольцаў да тэарэтычнай канферэнцыі пры парткабіне вузла была арганізавана кансультацыя, падарбана літаратура, наглядныя лапа-

можнікі, альбомы па гісторыі партыі і іш.

Канферэнцыя прайшла з вялікай цікавасцю. Прысутнічала 160 чалавек — камуністаў, комсамольцаў і беспартыйных.

Канферэнцыя прадаўжалася 5 гадоў. Выступішыя дакладчыкі змястоўна, на яркіх прыкладах расказалі аб барацьбе Леніна і Сталіна за стварэнне партыі новага тыпу. Партком рашуча падрыхтаваў і правесці яшчэ адну тэарэтычную канферэнцыю па твору Леніна «Что дзеляць?».

САЛАВЕЙЧЫН,

загадчык Дома партыйнай асветы (Полацк).



І верасні пачынаюцца прымаў у Чырвоную Армію. Тысячы маладых партыістаў вальюцца ў рады нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. На здымку: група прызыўнікаў-комсамольцаў малажнага пеха мейскай аўтоўкай фабрыкі імя Каганічыка. Злева направа: тт. Гаралік, Чорнін, Сяпознінаў, За мідзефэр. Фото І. Родзіцкіна.

АБ РАМАНЕ „БУДУЧЫНЯ“ Э. САМУІЛЁНКА

Эдуард Самуілёнак вядомы нашаму советскаму чытачу сваёй цікавай апоэсцю «Тэорыя Каленбура», а такаса вэбрыкамі апаэтычнага «Пункт апыры» і «Дачка эскадрона».

У журнале «Поляны рэвалюцыі» (№№ 4, 5, 6) надрукавана першая кніга рамана Э. Самуілёнкі «Будучыня», якая ў хуткім часе выйдзе ў другую асобную выданнем. «Будучыня» з'яўляецца арыгінальным творам ва ўсёй советскай беларускай літаратуры. Артыянальнасць яго заключаецца, перш за ўсё, у тым, што гэта першы твор у мастацкай беларускай літаратуры, у якім шырока асвятляецца барацьба ў 1920—21 гады народных мас пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі Грузіі супроць меншавікоў, за советскую ўладу, за Советскую Грузію.

Узяўшы гэты гістарычны факт за аснову тэму першай кнігі, Эдуард Самуілёнак у цікавай мастацкай форме апавядае пра шчаснае жыццё працоўнага сялянства Мінска і пад уплываю сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўстаў меншавікоў; пра стражаныя здыкі над працоўнымі масамі з боку купцоў, кулакоў, памешчыкаў і варных атрадаў, пасылаемых меншавіцкім урадам у вёску для падунешна селянскіх паступаньняў; пра герачнае змаганне мінскаўскіх партызанскіх атрадаў, якіх пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі ўпэнят разбіваюць прадажных меншавіцкіх асобатраччыкаў; нарэшце, пра тое, як наша слаўная Чырвоная Армія пад кіраўніцтвам Серга Орджанікідзе ў 1921 годзе працягла з Грузія меншавікоў і Грузія стала советскай.

Усё гэта апісана рукой таленавітага пісьменніка, які вельмі глыбока і пранікліва рэалістычна, пазнаў і паказаў дэ ў мастацкіх вобразах Дзя таго, каб яра не перадаць сэнсаў той мясцовасці, сэнсаў Каліжы, дзе разгортваецца дзейнае раманнае трэба

было мець моцны талент. Самуілёнак яго мае. Ён у надзвычай чоткіх, лакальных, мастацка-скульптурных, без лішняй цяжкіх, простых сказах, стварае рэльефныя карціны і скульптурна ярыя вобразы, у якіх паказвае герачную барацьбу грузінаўка народа за сваё вызваленне ад іх меншавікоў. Калі Самуілёнак паказвае цяжкае жыццё мінскаўцаў, то ён адпаведна гэтаму стварае рэльефную пэзажную карціну, якая з'яўляецца экспазіцыяй усёго рамана. На ўсёй нізіне Каліжы, ад Кабулет да Сухой, на ўсёх гэтых неабмежаваных прасторах балот ляжыць старадаўняя кургань. На сонні вёрст хмызняк, трысьці, атрутны туман, адрадна дрыгва, назямарныя багны, хмары камароў над стаячымі рэчкамі і півлінымі канавамі, жоўты сон адвечных балот і над усём — палочкае сонца... Толькі па ўбарэжжы балот ляжыць рэчка, закінутыя на маленькіх астраўках сядзенні цярылівых і працавітых мінскаўцаў.

Далей аўтар паказвае жыццё гэтых людзей у сядзенні Сабокучава і Сагаўскага. Ён аарысоўвае вобразы кулакоў-куццоў Сімона Гамрэкеці, старасты Спірыдона Ганарджыя і іш, якія жорстка аздаваюцца з працоўнага народа і з'яўляюцца апорай меншавікоў.

Разам з гэтым у раманае паказваюцца вобразы беднякоў — старога Аршма Коркія і яго синаў, з якіх Міха становіцца актыўным партызанам, а Вісарыён — большавіком. Потым маюцца вобразы старога Топурія, які актыўна дапамагае партызанам у іх барацьбе супроць меншавіцкіх асобатраччыкаў і самааддана гіне ў гэтай барацьбе. Гэта—вобраз магучай ішчыннай сілы, у ім захавана мудрасць, моп і герачізм народа. Праўда, гэты вобраз належыць чынам мастацка не разгорнут у раманае. У ім многа патэнтальных магчымасцей, але мала са-

мастойнай ішчыннасці і дэянняў.

Топурія у сваім расказе хлпчыку Ваню пра гісторыю багатых і бедных выступілае мудрым палітыкам і рашуча выкрывае меншавікоў і іх лібра Ноя Жорданія «Так яны балбатары», гаворыць Топурія,—як індый, народ слаўшаў іх і ўсё чакаў, калі прыдзе тое добрае, што яны абяцалі... А я ўжо бачу, што гэта мана і ніякай яма вольнасці, бо асталеце ўсе багатыя, як і былі... і далей Топурія паказвае, як іменшавікі апукавалі народ і гаворыць: «Не, Ваню! Пяпер яны ўжо апукавалі нас у фартуны! Гнеў у народзе вялікі і нястрымны, пяпер ужо кожны ведае, што багатыя ўкралі вольнасць беднага народа і што іхны Ной самы першы аздадзіў». Яны баяцца, што рускі народ прыдзе нас вызваляць. Не! Пяпер ужо ім не саўдадзць з намі. У тым годзе болы з тысячу чалавек сабралася ў сядзенне Горлі і аўтоўка да іх пайшоў народ. Калі іх сабралася дзве тысячы, яны пайшлі ў горы збралі яшчэ большую сілу. Іх абарочае большавікі, гэта па-расійску азначае: вялікі людзі, якія абараняюць бедны народ. Яны ўзялі народ супроць багатых у Расіі пяпер змаганьня з іхным войскам і гон

ЖЫЦЦЁ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

КОМСАМОЛЬЦЫ—ВЫДАТНІКІ ВУЧОВЫ

Байцы і камандзіры часці, дзе камандзірам тав. Старавойценка, аднадушна ўключыліся ва ўсёармейскае спаборніцтва дробных падраздзяленняў. У часці бесперапынна расце лік выдатнікаў баявой вучобы.

Сам тав. Лысенкоў значна перавыконвае нормы перадачы і прыёму. Такіх поспехаў малады камандзіры тт. Васільеві і Лысенкоў змаглі дасягнуць таму, што пастаянна ўдасканальвалі сваю падрыхтоўку, бесперапынна павышалі свой агульнавучэбны ўзровень асабліва па матэматыцы і фізіцы.

Узнагарода пераможцаў у сацыялістычным спаборніцтве

У часці Беларускай асобай ваеннай акругі шырока разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва комсамольскіх арганізацый. Маладыя патрыёты сацыялістычнай радзімы рыхтуюць дастойна сустрэць XX гадавіну Ленінска-Сталінскага комсомола.

Чаці на набліжыце вучэбных даможніцтваў і фізкультурнага інвентара, а таксама на арганізацыю мастацкай самадзейнасці. Для індывідуальнага прэміравання выдатнікаў часці будзе вылучана 7.000 рублёў. Комсамольская арганізацыя, закіншыя другое месца, атрымае 15.000 рублёў прэміі на культурныя патрэбы і 5.000 рублёў на прэміраванне выдатнікаў баявой вучобы.

Напярэдадні прызыва ў чырвоную армію

34 прызыўнікі оршы прыдуць у РСЧА пілотамі


ОРША. Прызыўнікі Аршанскага раёна, рыхтуючыся да прызыва, паказваюць узровень прадукцыйнасці працы. Слесар прамывальнага цэха аршанскага дэпо тав. Дзятлоўскі выконвае да 300 троп. норм. Фрезероўшчык механічнага заводу тав. Хейфец вытворчага заданні выконвае не ніжэй чым на 200 проц. нормы. 250 і больш процантаў нормы выпрацоўвае рабочы ільшамбіна тав. Шатуха.

Лявон прызыўны пункт. Яны афармляюцца мастакамі горада. На пункце прызыўнік зможа атрымаць даведку па любому цікавячому яго пытанню.

Ваенна-тактычная гра комсамольцаў і прызыўнікаў

ХОЎНІКІ. З вялікім ўдывам рыхтуюцца моладзь 1917-1918 гадоў нараджэння да дня прызыва ў РСЧА. На ўсіх сельска-аградарскіх аб'ектах прызыўніцтва і інтэрвенцыйнае аб'яднанне аб'явілі абавязальнасць у гонар арміі ўдзяць высокае амане воіна Радца-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Ваенна-тактычная гра комсамольцаў, асацыямаўцаў і прызыўнікаў раёна. У ігры прыняла ўдзел вышэй 1.000 чалавек. Пасля ігры адбыўся мітынг, на якім выступіў калгаснік-комсомолец тав. Мякік. Ён заклікаў: «Мы, прызыўнікі, чакаем дня прызыва, як найвышэйшае свята. Да гэтага дня я рыхтую 20 вараўшчэўскіх стралкоў».



Напярэдадні парада фізкультурнікаў у Менску. НА ЗДЫМКУ: Факультэцкі Віцебск. Фото Я. Салавейчыка.

3 хутароў у калгасныя цэнтры

ЖЫТКАВІЧЫ. У цэнтры калгаса і маі, Юрківіцкага сельсавета, сёлета з'явіліся дзве новыя вуліцы. За жароты час тут выстраілі ў рад новыя прасторныя дамы, крытыя гонтам і чарапінай. Сюды перасяліліся 26 гаспадар калгаснікаў з хутароў, якія знаходзіліся за 4-5 і нават 7 км. ад калгаснага цэнтры. Тут-жа красуецца новая сталінская школа-дзясцішкола, ёсць калгасны клуб, сельпо. Калгаснікі — былыя хутаране — выказваюць сваё вялікае задавальненне ў выніку перамяшчэння ў калгасны цэнтры: блізка халіцца на работу, дзецям — блізка ў школу, вечарам можна наведваць

клуб, прысутнічаць на сходах, занятках, глядзець кіно. Цяга калгаснікаў з хутароў у калгасныя вёскі надзвычайна вялікая. 1.277 гаспадарак па раёну падалі заявы на сваім жаданні перасяліцца з хутароў у калгасныя цэнтры. У гэтым напрамку па раёну сёлета праводзіцца значная работа. 30 хутароў сцягнута ў цэнтры калгаса «Другая пяцігодка», 33 хутары — у калгас «Новае жыццё». Усяго па раёну ўжо сцягнута 480 хутароў. Кожная гаспадарка выдаецца дзяржаўны кредит, адпускаецца дзесяць і больш будматэрыялаў. У раёне пабудаваны 2 чарапічныя і 2 цагельныя заводы.

ЗАРУБЯЖОМ

На франтах у Іспаніі

Паводле афіцыйнага паведамлення Іспанскага міністэрства абароны ад 28 жніўня, актыўнасць махецнікаў і інтэрвенцый у зоне ракі Эбро за апошнія суткі значна аслабла. Фашысты пачалі павольна адступіць, і іх сілы прымятаюць аслабляе. Замежная авіяцыя прадаўжала бамбардыраваць рэспубліканскія пазіцыі.

Становішча ў Чэхаславакіі

ПРАГА, 28 жніўня. (БЕЛТА). Учора прадаўжаліся перагаворы місіі Рэнсімона з прадстаўнікамі генлейнаўскай партыі. Пры сустрэчы саветніцы місіі Стопфорда з Кундтам і Ронш абмяркоўвалася пытанне аб правах асабістых аверкоў генлейнаўскага кіраўніцтва, заклікаюча членаў партыі да ўзброенай «самаабароны», супроць «нападзенняў марксістаў».

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

Уважлівае контрастнае пачатковае паўночным беразе ракі Янцзы, кітайскія войскі пасля заняцця Цяншаня і Тайху стварылі пераходную палосу ў Аньшуні. Японскія войскі неадкладна ад Суэна і Хуанмэя знаходзіцца пад пагрозай поўнага акружэння кітайскімі войскамі. 27 жніўня каля Хуанмэя адбыўся жорсткі бой. Японская артылерыя ўвесь дзень безуспешна вяла ўмоцнены агонь па кітайскіх пазіцыях, размешчаных на захад ад Хуанмэя. Прадпрынятае кітайскімі войскамі наступленне на паўночным беразе Янцзы было нечаканым для японскага камандавання. Несумнянна, яно паспяшы наступленне ў раёне на поўдзень ад Цяньцзяна.

Цэнтральны фронт

На эстрамадурскім участку фронту — у сектары ракі Сухар — рэспубліканскія войскі адбілі некалькі націх вылазаў махецнікаў і інтэрвенцый. Рэспубліканскія прадаўжаюць працоўнасць у напрамку на Кастура і Бенжэрэзі (на поўдзень ад Кастура), перарэзаўшы чыгуначную лінію, што звязвае Кастура з Кабеса дэль Буаі. У раёне Кампанарыю (на паўночны захад ад Кастура) 26 рэспубліканскіх самалётаў бамбардыравалі скапленыя войск махецнікаў і інтэрвенцый, зрабіўшы вялікія спусташэнні ў іх радах.

Мітынгі пратэста ва Францыі

ПАРЫЖ, 28 жніўня. (БЕЛТА). Учора французская камуністычная партыя арганізавала тры вялікія мітынгі пратэста супроць спроб парумыць закон аб 40-гадзінным рабочым тыдні. На мітынгі ў Монтлюэне (дэпартамент Алье) прысутнічала 10.000 чалавек, у Бэа (дэпартамент Эро) — 3.000 і ў Доле (дэпартамент Жура) — 2.000 чалавек.

Раскрыццё германскай шпёнскай арганізацыі ў Чэхаславакіі

ПРАГА, 28 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Прагер мітга», чэхаславацкая паліцыя выяўлен цэнтры буйнай шпёнскай фашыскай арганізацыі ў Судэцкай вобласці, якая з'яўлялася філіялам Гестапа (германскай тайнай паліцыі). З чэрвеня месца Гестапа было накіравана праз гэту арганізацыю ў розныя пагранічныя раёны Чэхіі і Маравіі 7 тыс. агентаў. Большасць з іх прыбыло з пашпартамі розных дзяржаў пад выкладам «рабочых», «турыстаў» і т. п. Главар шпёнскай шпёнскай (прывізаня яно не паведамляецца) — буйны агент Гестапа, бандаў з багатым крмінальным мінулым, удаўляў рэду забойстваў».

Італьянскія падмацаванні генералу Франко

ЛОНДАН, 28 жніўня. (БЕЛТА). Рымскі карэспандэнт агенства Брытыш Юнайтэд Прэс паведамляе, што па вестках, атрыманых ім ад двух відных замежных дыпламатаў у Рыме, Мусаліні паслаў генералу Франко новыя падмацаванні. Гэтыя дыпламаты падкрэсліваюць, што адпраўляюцца падмацаванні, а не замена раней пасланых у Іспанію італьянскіх часціям. Размеры гэтых падмацаванняў дакладна невядомыя. — піша карэспандэнт, — але, па звестках навінаўнікаў, італьянскі гарызон у Лівіі, які складаецца з двух дывізіяў, амаль поўнасцю перагінут у Іспанію.

АНРЫ БАРБЮС

(Тры гады з дня смерці)

30 жніўня 1938 г. у Маскве памёр выдатны пісьменнік Францыі, друг працоўных Савецкага Саюза, ваяўнічы рырар пралетарскага гуманізма, палкі эмагар за камунізм, супроць фашызма і вайны — таварыш Анры Барбюс.

огне заключоацца ў тым, што ў ім вайна не падаўляе аўтара, а прыводзіць яго да аптымістычных рэвалюцыйных вывадаў, да пераканання, што «усё-ж такі сонца існуе».



Анры Барбюс нарадзіўся 17 мая 1873 года. У 1895 г. з'явілася яго першая кніга — зборнік вершаў «Плакатышчыцы». За ёю следуюць раманы: «Моліцыя» (1903 г.), «Ад» (1908 г.) і зборнік навед «Мы» (1914 г.). Тама ўсёй даваеннай творчасці Барбюса — пакуты чалавечы, вылікаемы ўроўня буржуазнай рэалісцыі. Барбюс смела крытыкуе гэтыя парадкі, але, крытыкуючы іх, ён яшчэ не бачыць перад сабой ачыных шляхоў барацьбы з імі.

У 1919 годзе раман «В огне» паявіўся ў маладой краіне Савецкай. Яго выдаў Петраградскі Совет Рабочых і Чырвонаармейскіх Дарушчых. Краіна дапа да выдання гэтай кнігі лепшую паперу, лепшыя друкарскія сілы. На франтах грамадзянскай вайны байцы Чырвонай Арміі зачыталі гэтай кніга. Яна ўсяляла ў іх нявісьць да прыкладна мінутага, вучыла гераізму, бязмежнай аднасіці справе рэвалюцыі. І недарма раман «В огне» піпер любімай кніга слаўных рэспубліканцаў Іспаніі і байцоў народнай арміі Кітая.

Барбюс ідзе дабравольцам на фронт. У ходзе і годзе, крыві і гразі акупаў ён сустракаецца з простымі людзьмі — сапраўднымі носьбітамі чалавечнасці і гаты. Ён бачыць, як гэтыя людзі па вялікаму багатым арашваюць сваёй крывёю апусцеўшыя палі, сваімі касцамі ўспіваюць дарогі, і яго чулае сэрца, сэрца вялікага гуманіста, напаяюцца лютой нявісьцю да крывавай імперыялістычнай бойні. У агні вайны нараджаецца Барбюс-рэвалюцыянер. Пакуль нацыяналістычныя газеты славяць «сподыгі пісьменніка-патрыяты», Барбюс, залучаючыся ад гнелу і прэрэня, у сырым, халодным акапе, пад гул кананадны піна стражну праўду аб вайне — раман «В огне». Аб рэвалюцыйнай велічы гэтага твора Владимир Ільіч Ленін пісаў: «ператварэнне зусім забітага, цалкам палуднага ідэямі і забобамі абывятала і масавыя ў рэвалюцыянера імяна пад уплывам вайны паказана невывычна моцна, таленавіта, прудэльна».

Чалавек, які ўпітаў у сябе ўсе дасягненні культуры, выкамі створаныя лепшымі розумаў чалавечы, Барбюс адзін з першых зразумеў, што фашызм — гэта вайна, разруха, сармевыя-вяжковая рэакцыя. І таму з такой нястомнасцю змагаўся ён на перадавых пазіцыях барацьбы з фашызмам.

3 хутароў у калгасныя цэнтры

ЖЫТКАВІЧЫ. У цэнтры калгаса і маі, Юрківіцкага сельсавета, сёлета з'явіліся дзве новыя вуліцы. За жароты час тут выстраілі ў рад новыя прасторныя дамы, крытыя гонтам і чарапінай. Сюды перасяліліся 26 гаспадар калгаснікаў з хутароў, якія знаходзіліся за 4-5 і нават 7 км. ад калгаснага цэнтры. Тут-жа красуецца новая сталінская школа-дзясцішкола, ёсць калгасны клуб, сельпо. Калгаснікі — былыя хутаране — выказваюць сваё вялікае задавальненне ў выніку перамяшчэння ў калгасны цэнтры: блізка халіцца на работу, дзецям — блізка ў школу, вечарам можна наведваць

Свой слаўны жыццёвы шлях Барбюс уявіў выдатнай працай, кнігай аб правядзеньні працоўных усяго свету таварышу Сталіне, якую ён пісаў, будучы цяжка хворым. Глыбокім лірызмам і жывым трапятаннем гісторыі прасякнуты старонкі гэтай кнігі аб чалавеку, які «бодзтвее за ўсіх», аб чалавеку, «з галавой вучонага, з тварам рабочага, у адной простага салдата».

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

Уважлівае контрастнае пачатковае паўночным беразе ракі Янцзы, кітайскія войскі пасля заняцця Цяншаня і Тайху стварылі пераходную палосу ў Аньшуні. Японскія войскі неадкладна ад Суэна і Хуанмэя знаходзіцца пад пагрозай поўнага акружэння кітайскімі войскамі. 27 жніўня каля Хуанмэя адбыўся жорсткі бой. Японская артылерыя ўвесь дзень безуспешна вяла ўмоцнены агонь па кітайскіх пазіцыях, размешчаных на захад ад Хуанмэя. Прадпрынятае кітайскімі войскамі наступленне на паўночным беразе Янцзы было нечаканым для японскага камандавання. Несумнянна, яно паспяшы наступленне ў раёне на поўдзень ад Цяньцзяна.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

Уважлівае контрастнае пачатковае паўночным беразе ракі Янцзы, кітайскія войскі пасля заняцця Цяншаня і Тайху стварылі пераходную палосу ў Аньшуні. Японскія войскі неадкладна ад Суэна і Хуанмэя знаходзіцца пад пагрозай поўнага акружэння кітайскімі войскамі. 27 жніўня каля Хуанмэя адбыўся жорсткі бой. Японская артылерыя ўвесь дзень безуспешна вяла ўмоцнены агонь па кітайскіх пазіцыях, размешчаных на захад ад Хуанмэя. Прадпрынятае кітайскімі войскамі наступленне на паўночным беразе Янцзы было нечаканым для японскага камандавання. Несумнянна, яно паспяшы наступленне ў раёне на поўдзень ад Цяньцзяна.

З А Г А Д № 2572 ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫТУ АСВЕТЫ БССР. 28 жніўня 1938 г. У мэтах абеспячэння нармальнай работы школ з новага вучэбнага года, закладваюцца: 1. Усіх вышчыхніх навучальных устаноў, устаноўшых інстытутаў, педкурсаў і педучылішчаў, што ў выпадку наяўна на работу ў школы, агодна камандзіровак НК Асветы БССР і АСВАНА, а інакш будучы прызначаны да адказнасці, агодна існуючага закона. 2. Падаряджана ўсіх вышчыхніх навучальных устаноўшых інстытутаў, педкурсаў і педучылішчаў, што ў выпадку наяўна на работу ў школы, агодна камандзіровак НК Асветы БССР і АСВАНА, а інакш будучы прызначаны да адказнасці, агодна існуючага закона. 3. Катэгорычна забароняюцца закладчыкам АСВАНА прымаць на работу некаваліфікаваных, неадукаваных і інакш вобласці аб вайны. Абавязваю закладчыкаў АСВАНА паведамляць НК Асветы БССР і АСВАНА аб неадукаваных і неааукаваных наставніках, агодна загадаў НК Асветы БССР і АСВАНА.